

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 76 (6052) 3 красавіка 1938 г., нядзеля ЦАНА 10 КАП.

ШЫРЭЙ РАЗГОРНЕМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА!

Сёння мы друкуем зварот Савета Народных Камісароў БССР і Цэнтральнага Камітэта комуністычнай партыі большэвіцкай Беларусі да ўсіх калгаснікаў, калгасніц, рабочых і работніц саўгасаў, да ўсіх старшын калгасаў, брыгадзіраў і звеннявых, аграномаў і трактарыстаў, да ўсіх работнікаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі нашай ардэнаванай рэспублікі аб арганізацыі большэвіцкай барацьбы за высокі сталеўны ўраджай, за багаты прадавец калгаснікаў.

Партыя і ўрад БССР заклікаюць калгаснікаў, рабочых саўгасаў і МТС, усіх спецыялістаў сельскай гаспадаркі дабіцца ў гэтым годзе атрымання з кожнага гектара пасевай плошчы не менш 18 цнт збожжавых культур, 170 цнт бульбы і 5 цнт льнавалатна. Змагацца за тое, каб у сярэднім на кожны прадавец калгаснікі атрымалі не менш 6 кілограмаў хлеба і 2 рублі грашыма.

рассяванні мінеральных угнаенняў і на іншых відах работ. Сотні стаханавіцкіх звеняў, брыгад, калгасаў змагаюцца за атрыманне ў гэтым годзе неабавязкова высокага ўраджая. Палітычны пад'ём і творчы энтузіязм калгасных мас надзвычай вялікі.

Але ў некаторых раёнах міраўнікі партыйных, саветскіх, комсамольскіх арганізацый, работнікі зямельных органаў не ўзначалілі энтузіязм мас і не імкнуцца правільна арганізаваць сацыялістычнае спаборніцтва, падняў яго на яшчэ больш высокую ступень.

Паспяховай барацьбе за высокі сталеўны ўраджай рэду калгаснаў рэспублікі перашкоджае адсутнасць правільнай арганізацыі працы ў брыгадах і звеннях, укараніўшага абсалютна ўдоўжлівае за коўмі і інвентарам. Трэба неадкладна прысці на дапамогу такім адстаючым калгасам, дапамагчы калгаснікам правільна арганізаваць іх працу, перанесці ў такіх калгасе вопыт працы лепшых стаханавіцаў раёна, каб вынесці адстаючыя калгасы ў лік пераможцаў. У нашай рэспубліцы не павінна быць ні аднаго адстаючага калгаса.

Саўнарком БССР і ЦК КП(б)Б заклікаюць калгаснікаў, трактарыстаў і спецыялістаў сельскай гаспадаркі, праводзячы веснавую сяўбу, захоўваць усе правільныя агрэгаты.

У барацьбе за высокую якасць сяўбы вялікую ролю павінны адыграць інспектары па якасці, якія на многіх раёнах і калгасах забыты. Не дапускаць мёлгага з аграмамі ворына, поўнаасцю выкарыстоўваць радковыя сялькі.

На жаль, у некаторых раёнаў рэспублікі паступаюць весткі аб ігнараванні калгасамі правіл агрэгатаў. Так, у калгасах Рачынскага раёна «Чырвоны востраў» і «Залатая Дуброва», негледзячы на наяўнасць радковых сялькі, сяўбу ранніх яравых правялі ўручную, 25 гектараў ячменю, а ў іншых ішчэ ў калгасе «Чырвоны востраў» пасейлі не прапаручаным насеннем. Парушэнне агрэгатаў навіяла і ў калгасе Віцебскага раёна. Тут у калгасе «Дырыжабль» ворына праводзіла на глыбіні 4-5 сантыметраў і з аграмамі. Палобныя факты паступаюць і з іншых раёнаў.

Да пачатку масавай сяўбы асталася нямнога часу. Аднак не ўсе яшчэ раёны поўнаасцю забеспечылі свае калгасы высокакаласным, чыстаасортным насеннем, не ўсе МТС закончылі рамонт трактараў і прызначна інвентару, у многіх калгасах вельмі дрэнна абстаіць справа з конскім патагомам. За астаўшыя дні да пачатку масавай сяўбы праца неадкладна навярстаць упушчанае.

Партыя і ўрад БССР заклікаюць калгаснікаў, калгасніц, трактарыстаў, шофераў, рабочых саўгасаў і МТС, спецыялістаў, настаўнікаў і ўсіх працоўных вёскі, паспяхова праводзячы веснавыя паліявыя работы, таксама паспяхова рыхтывацца да выбараў у вярхоўны орган Беларускай ССР. Трэба шырока арганізаваць вывучэнне «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», «... каб з яшчэ большым поспехам правесці выбары ў Вярхоўны Совет Беларусі, каб дабіцца яшчэ большай перамогі блока камуністаў і беспартыйных, каб у Вярхоўны Совет Беларусі выбраць лепшых сыноў нашай шчаслівай сацыялістычнай радзімы».

Няма ніякага сумнення, што на заклік партыі і ўрада аб арганізацыі большэвіцкай барацьбы за высокі сталеўны ўраджай, за багаты прадавец калгаснікаў, за акуртаіне і поўнае выкананне ўсіх абавязальстваў перад дзяржавай, за новы росквіт калгаснай вёскі, за росквіт і ўмацаванне абароназдольнасці нашай вялікай сацыялістычнай радзімы — калгаснае сялянства, рабочыя саўгасаў і МТС, спецыялісты і ўсе працоўныя вёскі аддадуць новыя ўзрывы стаханавіцкай работы, новай, магутнай хваляй сацыялістычнага спаборніцтва.

АРГАНІЗУЕМ БОЛЬШЭВІЦКУЮ БАРАЦЬБУ ЗА ВЫСОКІ СТАЛІНСКІ УРАДЖАЙ!

Да ўсіх калгаснікаў, калгасніц, рабочых і работніц саўгасаў, да ўсіх старшын калгасаў, брыгадзіраў, звеннявых, жывёлаводаў, аграномаў і трактарыстаў, да ўсіх работнікаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі Беларусі

ДАРАГІЯ ТАВАРЫШЫ!
Калгасы і саўгасы ардэнаванай сацыялістычнай Беларусі ўстаюць у рашучы этап барацьбы за высокі ўраджай, у рашучы этап барацьбы за поўнае ажыццяўленне лозунга нашага любімага правядра таварыша Сталіна аб штогодняй вытворчасці 7-8 мільярдаў пудоў хлеба. Рэспубліка ўшыцкую падшыла да веснавай сяўбы. З асобных раёнаў паступаюць весткі аб разгортванні паліявых работ.

Советскі ўрад, большэвіцкая партыя і асабіста таварыш Сталін штогодна праўляюць найвялікшую ўвагу і бацькоўскія клопаты аб беларускім народзе. Калгаснае сялянства Беларускага ўрада і Ленінска-Сталінскага Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) ад 2 жніўня 1937 года, прынятую па ініцыятыве таварыша Сталіна і таварыша Молатава аб ліквідацы вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання і аб аказанні дапамогі беларускаму сялянству.

Гэту велізарную дапамогу беларускі народ штогодна адчувае ў сваім жыцці. Дзякуючы нястомным клопатам нашай партыі, урада і асабіста таварыша Сталіна сельская гаспадарка Савецкай Беларусі аснашчана магутнай тэхнікай.

У 1938 годзе на палях калгасаў і саўгасаў Савецкай Беларусі будучы пазнаваць 7850 трактараў, 1214 камбайнаў, 3040 аўтамабіляў, 2680 трактарных селяк і многа іншых складаных сельскагаспадарчых машын.

Лічу на наступрач ітарэсам калгасаў, калгаснікаў і працоўных альясабнікаў, саветскі ўрад і большэвіцкая партыя дапамагі калгасам Беларусі абмяжыць радвое зарно на чыстаасортнае, забяспечыць калгасы і саўгасы дзесяткамі тысяч тон мінеральных угнаенняў.

У выніку перамог калгаснага ладу беларуска вёска мае выдатныя кадры людзей, авалоўшых навукаў і тэхнікі сельскагаспадарчай сацыялістычнай вытворчасці. У калгасах Беларусі працуе звыш 800 аграномаў, 22 тысячы трактарыстаў, 1.116 камбайнераў, 2.025 машыністаў малатарань, 1.098 ільнацерабішчыкаў, дзесяткі тысяч іншых прадстаўнікоў новых прафесій.

Калгаснікі БССР, як і ўсе калгаснае сялянства нашага вялікага Савецкага Саюза, маюць цяпер выключна спрыяльныя ўмовы для заваявання неабавязкова высокага, устойлівага ўраджая. На сталінскія клопаты і дапамогу сялянству Беларусі беларускі народ адказвае стаханавіцкай барацьбой за далейшыя перамогі калгаснага ладу.

Калгасны лад, арганізаваны ленінска-сталінскай партыяй, забяспечыў сялянм шчаслівае, поўнаасортнае жыццё. Ажыццявілася векавая мара беларускага селяніна — свабодна працаваць на сваёй роднай зямлі.

Да савецкай улады ў Беларусі — прыгнетай калоніі царскага самалазражаў — 14 тыс. памешчыкаў-двараў, купцоў, манастыяў і цэрквы валодалі 9 мільянамі дзесяцін зямлі, а 564 тыс. дробных сельскіх двароў мелі толькі 5 мільянаў дзесяцін.

Страшную нязначу беларускага селяніна і няясносна гнёт да Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі прадзіва ахарактарызаваў вялікі рускі паэт Н. А. Некрасаў. Ён пісаў:

«Видишь, стоит изможден лихорадкой,
Высокорослый большой белорусец.
Губы бескровные, веки упавшие,
Языки на тогих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтуны в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядишься к нему, Ваня, вниматель-
но!»

Трудно свой хлеб добывал человек».

Беларускую зямлю, якая да рэвалюцыі знаходзілася ў руках кучкі паразітаў — рускіх памешчыкаў, польскіх паноў, папоў і кулакаў, Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя перадала сялянам. Сталінскі стат сельскагаспадарчай арцелі і Сталінская Канстытуцыя замацавалі за калгасамі ўсю зямлю ў бясцэрнінавае і бясцэлатнае карыстанне, гэта значыць навечна.

Беларуская зямля, на якой працоўныя сяляне вякамі гнулі свае спіны перад кулаком і памешчыкам, стала цяпер роднай маёрай і карміліцай, невычарпальнай крыніцай багатага, поўнаасортнага, квітнеючага жыцця калгаснікаў.

У калгасе выраслі майстры высокага ўраджая. У мінулым годзе сотні калгасаў у рэспубліцы ў рэзультате чэснай, большэвіцкай работы дабілі высокага ўраджая і атрымалі шчодр аплачаны прадавец. Перадавыя калгасы атрымалі ўраджай па 16-20 цэнтне-

раў, калгаснікі атрымалі 5-7 кілограмаў зернавых і 3-5 рублёў грашыма.

Таварышы, перамогі калгаснага ладу вялікія. Але гэтыя поспехі былі б больш значнымі, калі б нам не нашкодзілі подлыя ворагі народа — траіцкіска-бухарынскія і нацыянал-фашысцкія бандыты.

Хто псаваў, ламаў каштоўныя машыны? Хто знішчаў жывёлу, хто зніжаў ураджайнасць?

Гэта—справа подлых рук заклітых ворагаў нашай радзімы, траіцкіска-бухарынскіх, буржуазна-нацыяналістычных шкоднікаў, шпіёнаў і дыверсантаў. Гэта — справа крывава-фашысцкіх бандытаў, польскіх шпіёнаў — шарангоўцаў, галаздедаў, чарвякоў і інш. У сваёй звырайнай нянавісці да савецкага народа яны не спыніліся перад самымі страшнымі, кашмарнымі злачынствамі. Гэтыя нягоднікі ішлі на ўскія подласці, абый толькі вярнуць памешчыкаў, капіталістаў і раздаць нашу свяшчэнную саветскую зямлю сваім фашысцкім гаспадарам.

Яны, гэтыя здраднікі народа, агенты замежных разведкаў, гандлявалі нашай радзімай, служылі сваім гаспадарам з Берліна, Варшавы і Токіа. Ад фашысцкіх гаспадароў яны атрымлівалі распаражэнні: забіваць, спустошваць, шкодзіць усюды, знішчаць калгаснае дабро, каб калгаснікі нічога не атрымлівалі на свае прападыні. Яны — гэтыя здраднікі савецкага народа, польскія шпіёны, дыверсanty, шкоднікі і ўсі ішчэ падобная сволач, царкоўнікі, папы, ксяндзы і іншыя служыцелі рэлігійнага культу, верныя памочнікі нацыянал-фашыстам, шпіёнаў, дыверсантаў і шкоднікаў, — усімі спосабамі падрывалі ўстоі калгаснага ладу, арганізоўвалі і праводзілі зрыў выканання калгасамі, калгаснікамі і альясабнікамі сваячэснага даўгу перад сваёй савецкай дзяржавай па акуртаіне і поўнаму выкананню ўсіх заданняў рабоча-сялянскага ўрада, чым прабавалі падарваць моц савецкай дзяржавы. Але ворагі пралічыліся. Калгасны лад — гэта сіла, якую нікому і ніколі не адолець. У калгасах працоўныя сяляне, пад кіраўніцтвам нашай партыі, знайшлі адзіна правільны шлях назаўсёды пакончыць з беднасцю і цемнаготай, рабствам і прыгнетаннем. Калгаснікі і калгасніцы Савецкай Беларусі, як і ўсёй савецкай краіны, праеклінаюць ворагаў народа, якія рыхталі расчлаенне СССР, марылі адарваць шчасліваю Саветскую Беларусь ад вялікага Савецкага Саюза і аддаць яе на разгром фашысцкім галаварэзам.

Слава вялікаму Сталіну, слава комуністычнай партыі, слава савецкай разведцы, дзякуй сталінскаму наркому Нікалаю Іванавічу Ежову, слава ім за тое, што яны знішчылі фашысцкіх сабак.

Рабочы клас і працоўныя сяляне пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі і вялікіх правядроў Леніна і Сталіна ў 1917 годзе Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі назаўсёды знішчылі кулацка-памешчыцкую кабалу, жандаркскае самавольства і бяспраўе і вызвалілі беларускі народ ад сацыяльнага і нацыянальнага гнёту.

Комуністычная партыя, наш любімы і родны вялікі таварыш Сталін вывелі сялян на правільны шлях да калгаснага квітнеючага і замочнога жыцця. Наш родны і любімы бацька і друг вялікі Сталін даў самую дэмакратычную ў свеце Канстытуцыю, якая замацоўвае і ахоўвае перамогу сацыялізма, перамогу калгаснага ладу.

Дасягненні калгасаў у 1937 годзе вялікія, але яны не могуць нас задаволіць тым больш, што ў рэспубліцы нямае адстаючых калгасаў. Мы можам і павінны ў гэтым годзе значна павысіць ураджайнасць сацыялістычных палёў, павысіць размер працядна калгасніка. Наша рэспубліка адстае ад перадавых абласцей і краёў Саюза па ўраджайнасці. Гэта адставанне мы павінны поўнаасцю ліквідаваць у гэтым, 1938 годзе.

Таварышы калгаснікі, калгасніцы, трактарысты і трактарысткі, камбайнеры, аграномаў і тэхнікі, рабочыя і работніцы саўгасаў! Уключайцеся ў барацьбу за высокі ўраджай, за далейшы росквіт сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Шырока разгортвайце сацыялістычнае спаборніцтва і стаханавіцкі рух. Дружна і арганізавана ўстаючы ў сяўбу першай вясны трэцяй сталінскай пяцігодкі!

Таварышы! ЦК КП(б)Б і Саўнарком Беларускай рэспубліцы вас змагацца за атрыманне ў сярэднім па рэспубліцы ў 1938 годзе не менш 13 цэнтнераў зернавых, 5 цэнтнераў ільня і 170 цэнтнераў бульбы з кожнага гектара; змагацца, каб па калгасе рэспублікі на кожны прадавец калгаснікі атрымалі, як

мінімум, 5 кілограмаў хлеба і 2 рублі грашыма.

ЦК КП(б)Б і СНК БССР заклікаюць вас у самыя бліжэйшыя дні поўнаасцю закончыць абмен радавога насення на сартвое, поўнаасцю завярыць ачыстку масевых матэрыялаў ад пустазелля і інш. прымесляў, давесці насенне да ўстаноўленага кандыцыі, выканаць планы па загатоўцы і вывазцы мясцовых угнаенняў (торфу, гною, посылу, птушынага памёту, фекалія і інш. угнаенняў).

Таварышы калгаснікі! ЦК КП(б)Б і СНК БССР заклікаюць усіх вас арганізаваць узорны догляд за канём, поўнаасцю забяспечыць коней канцэнтратамі і інш. кармамі на ўвесь перыяд веснавых пасевных работ, павесці рашучую барацьбу супроць варварскіх алдосін да коней; заклікаюць трактарыстаў і ўсіх работнікаў МТС, усіх калгаснікаў і рабочых саўгасаў поўнаасцю скарыстаць багату тэхніку, якую насычана калгасна вёска.

Для большэвіцкага правядзення сяўбы неабходна захавць у зямлі вільгаць. Быстра забаранаваць зябліва. Не дапускаць перасыхання глебы, не дапускаць разрыву паміж культуртваццяй і баранаваннем зябліва і сяўбою. Сянь па добра апрацаванай зямлі, добра ачышчаным, пратручаным і правяраным на ўскожасць насеннем. Сяўбу ранніх зернавых мы павінны правесці ў самыя сіцільныя тэрміны — не больш чым за 5-6 дзён, лён — за 4-5 і бульбу — за 8-10 дзён. Якасць сяўбы — першаасортная, неабходна ўмова высокага ўраджая. Не павінна ў нас быць адстаючых калгасаў.

Совет Народных Камісароў БССР і Цэнтральны Камітэт комуністычнай партыі большэвіцкай Беларусі заклікаюць партыйныя, саветскія і комсамольскія арганізацыі ўзначаліць вытворчую і палітычную актыўнасць калгасных мас, узначаліць стаханавіцкі рух, арганізаваць і забяспечыць большэвіцкае правядзенне веснавай сяўбы.

Барацьба за высокі ўраджай ёсць барацьба за далейшае ўмацаванне і росквіт нашых калгасаў, нашай сацыялістычнай радзімы.

Барацьба за высокі ўраджай ёсць барацьба за далейшае ўмацаванне абароназдольнасці вялікага Савецкага Саюза.

Совет Народных Камісароў БССР і Цэнтральны Камітэт комуністычнай партыі большэвіцкай Беларусі заклікаюць усіх калгаснікаў, калгасніц, трактарыстаў і трактарыстак, камбайнераў і рабочых саўгасаў весці рашучую барацьбу з астаткамі зніччальных ворагаў народа, выкрываць і выкароўваць да канца подлых здраднікаў савецкага народа, праводзячых сваю подлую работу па зрыву своечасовага выканання дзяржаўных абавязальстваў перад рабоча-сялянскім урадам.

Таварышы калгаснікі і калгасніцы, трактарысты і трактарысткі, камбайнеры, работнікі саўгасаў, аграномаў і работнікі МТС, апраўдаем штодзённыя бацькоўскія клопаты лепшага друга беларускага народа вялікага Сталіна. Заклікаем вас працаваць чэсна, дзяліць калгасны прыбыткі па працяднях, ахоўваць, як знічу вока, грамадскую ўласнасць, берагчы калгаснае дабро, берагчы трактары і машыны, своечасова і поўнаасцю выконваць заданы свайго рабоча-сялянскага ўрада, па большэвіцкаму змагацца за хутчэйшую і поўную ліквідацыю вынікаў шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы, за ўзорнае правядзенне ўсіх сельскагаспадарчых работ у 1938 годзе і, такім чынам, зрабіць калгасы большэвіцкімі, а ўсіх калгаснікаў — замочнымі.

Таварышы калгаснікі, калгасніцы, трактарысты, шоферы, рабочыя саўгасаў і МТС, спецыялісты, настаўнікі і ўсе працоўныя вёскі, вы павінны памятаць, што, праводзячы паспяхова веснавыя паліявыя работы, мы адначасова павінны рыхтывацца да надыходзячых у недалёкім будучым выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай ССР. Вывучайце «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», каб з яшчэ большым поспехам правесці выбары ў Вярхоўны Совет Беларусі, каб дабіцца яшчэ большай перамогі блока камуністаў і беспартыйных, каб у Вярхоўны Совет Беларусі выбраць лепшых сыноў нашай шчаслівай сацыялістычнай радзімы.

Яшчэ вышэй узнімем сваю пільнасць і непрымырмасць да ворагаў савецкага народа. Пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна—Сталіна — наперад, таварышы, да новых перамог камунізма!

Няхай жыве комуністычная партыя — арганізатар сацыялістычных перамог!
Няхай жыве правядра комуністычнай партыі, друг, бацька і настаўнік, усяго працоўнага народа — наш родны вялікі таварыш Сталін!

Совет Народных Камісароў БССР
Цэнтральны Камітэт КП(б)Б

У МЕНСКІМ ІАРКОМЕ КП(б)Б ПАДРЫХОТКА ДА ПЕРШАМАЙСКІХ СВЯТ

Менскі гарком КП(б)Б зацвердзіў план палітычна-масавых мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правядзенню міжнароднага пралетарскага свята 1 мая.

Даны ўказанні партыйным арганізацыям аб разгортванні на працягу красавіка агітацыйнай работы спрод усіх слабаў насельніцтва. Яна павінна праводзіцца пад пунятам погляду ўмацавання інтэрнацыянальнай выхавальнай работы, растлумачэння міжнароднага становішча, мабілізацыі працоўных на ўсемерпа ўмацаванне абароназдольнасці сацыялістычнай радзімы, на дастойную сустрэчу 1 мая новымі вытворчымі перамогамі. Усе падрыхтоўчыя да святавання і мая павінна быць чыстайна ўвязана з падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Для агітацыйна-масавага партыйнага актыва будзе наладжана цыкл лекцый і дакладаў. У другой дэкадзе красавіка будзюцца агітацыйна-радыскае актывы стаханавіцаў прамысловасці і гандлю, работараў, актыва дабравольных грамадскіх

арганізацый. Па выбарчых аэрутах будзю правядзеныя сходы актыва хатніх гаспадынь і малодых выбаршчыкаў.

1 красавіка менскай гаральскай першамейскай камісіяй зацверджаны асноўныя тэмы масавага афармлення горада. Сывер па Савецкай вуліцы будзе афармлен на тэмы: «СССР — радзіма пралетарыята ўсяго свету» і «Мацаваць абарону СССР». Плошча імя Леніна будзе афармлена на тэму «Партыя Леніна—Сталіна — правядра і арганізатар пераможнага будаўніцтва сацыялізма». Плян Волі — на тэму «Выбары ў Вярхоўны Совет БССР».

Камісія зацвердзіла план першаймайскіх дэманстрацый. На чале калон пойдзе зводная ўзброеная лівія працоўных Менска, за ёю — калона піанераў і школьнікаў. Дэманстрацыя будзю замыкаць студэнты інстытута фізкультуры БССР. У першамейскай сваяе ў Менску прымуць удзел 300 лепшых калгаснікаў-стаханавіцаў калгасаў Менскай вобласці.

РАШЭННІ ПАЛІТБЮРО ФРАНЦУЗСКАЙ КОМПАРТЫІ

ПАРЫЖ, 1 красавіка. (БЕЛТА). Вярхоўны французскай компартыі апублікавала наведанне, у якім гаворыцца:

«Палітбюро французскай комуністычнай партыі на сваім пасяджэнні 31 сакавіка абмеркавала палітычнае становішча і вырашыла выкрасіць перад грамадскай думкай тых, хто, як Фландр, становіцца абаронцамі Гітлера і робіць усё, каб перашколіць адзінству французскага народа, неабходнаму для абароны дэмакратычных свабод».

Палітбюро падкрэслівае сувязь салідарнасць з рабочымі, якія змагаюцца ў абарону сваіх патрабаванняў, і выка-

вае надалою, што прапановы ўрада, зробленыя ў мэтах урэгулявання становішча рабочых авіяцыйнай прамысловасці, дазваляць дабіцца хуткага пагаднення. Неабходна найхутчэй знайсці справядлівае вырашэнне канфлікту, выкліканых непрымырмасцю прадпрыемстваў. Палітбюро падкрэслівае, што ўрад мае неабходныя сродкі для таго, каб уздзейнічаць на прадпрыемстваў і дабіцца аднаўлення работы ва ўмовах захавання сацыяльнага законодаўства, як гэтага патрабуе безапаснасць Францыі, аб якой рабочыя праўляюць найвялікшымі клопатамі.

Палітбюро зноў падкрэслівае цяжкія

ПЕРШЫ ТЫРАЖ ПАЗЫКІ УМАЦАВАННІ АБАРОНЫ СССР БУДЗЕ У МЕНСКУ

Аплата пазыкі на пазыку «Умацаванне абароны СССР» заканчваецца Апошнім ўзнос пазыкартальнікаў ўносіць у заробатку за другую палову красавіка, пасля чаго атрымліваюць аблігацкі пазыкі. Народны камітэт фінансаў СССР зацвердзіў тэрмін правядзення чатырох тыражоў пазыкі ў 1938 годзе.

Першы тыраж выйграшаў аблігацкіца 5-6 чэрвеня ў Менску. Другі — 11-12 ліпеня ў Сталінску, трэці — 11-12 верасня ў Одэсе, чацвёрты — 11-12 снежня ў Рыме. Палі-

НАРАДА ПАРТАКТЫВА ВІЦЕБСКОЙ ВОБЛАСЦІ

ВІЦЕБСК. (Нар. «Звязды»). 2 краснікі ў Думе партактыва адбылася абласная нарада партыйнага кіруючага актыва, прысвечаная рашэнням сакавіцкага пленума ЦК КП(б)Б. На нарадзе прысутнічалі сакратары райкомаў партыі, старшыні райвыканкомаў, дырэктары МТС Лёзьянскага, Гарадоўскага, Бешанковіцкага, Лепельскага, Чашніцкага, Полацкага і іншых раёнаў, якія ўваходзяць у Віцебскую вобласць, а таксама партыйны актыв горада Віцебска.

На даручэнні ЦК КП(б)Б нараду адкрыў выканаўчы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. Волкаў.

Пасля зачытання складу Аргбіора ЦК КП(б)Б і Аргкітэта па Віцебскай вобласці, нарада заслухала інфармацыйны сакратар Дубровенскага райкома партыі тав. Лавінецкага, старшыні Ветрынскага райвыканкома тав. Жолудэва, загадчыка райаэмадзела Бешанковіцкага раёна тав. Шайтара, старшыні Чашніцкага райвыканкома тав. Тарасова, дырэктара Чырвонаармейскай МТС, Расонскага раёна, тав. Васілевіча і інш. аб гатоўнасці раёнаў да сябу.

З інфармацый таварышаў выявілася, што рад раёнаў Віцебскай вобласці сустраў сябу непадрыхтаваным. Асабліва ў вялікім прыравне знаходзіцца Сіроцінскі раён. Раёнае кіраўніцтва падрыхтоўку да сябу пусціла на самапек. Дастаткова ўказаць, што ў раёне поўсюды сарван міжгаласны абмен насення, нехалеа 500 з лішнім пятараў насеннага аўса і раду іншых культур.

Трактарны парк раёна таксама да сябу не гатоў. План рамонт трактарных сямья выканан толькі на 35 процантаў. Не глядзячы на такое габалеа становішча ў падрыхтоўцы калгасаў да сябу, раёнае кіраўніцтва не прымае належных мер па лік-

віданні прыравне. Не на многа лепш абстаць справы па падрыхтоўцы да сябу і ў Дубровенскім раёне. План засыпкі насення тут лічыцца выкананым на 114 проц. Аднак вялікаа частка насеннага матэрыялу не адпавядае пасевным каляціям. У 13 калгасах раёна нехалеа 830 шт. аўса і інш. культур. План засыпкі насення вікі выканан толькі на 45 проц., план міжгаласнага абмену насення — на 68 проц. Дубровенская МТС яшчэ не закончыла рамонт трактараў. Асабліва трывожна становішча ў раёне з конскімі пагалоўм. У раёне налічваецца 1600 замораных і ніжэй сярэдняй укорменасці коней. Дубровенскі раён адстае і па іншых важнейшых галасных работ. Так, напрыклад, план мясаставак за першы квартал гэтага года выканан толькі на 30 проц.

У выкананні мясаставак азначына адстае ўся Віцебская вобласць. За першы квартал план мясаставак раёна вобласці выканан толькі на 48 проц. і па надоймках за мінулы год — 26 проц. Гэта рэзультат адсутнасці кіраўніцтва раённых арганізацый пільнага выканання дзяржаўнага абавязавальнасці калгасамі, калгаснікамі і аднаасобнічымі гаспадаркамі.

У канцы нарады выступілі сакратар Аргбіора ЦК КП(б)Б па Віцебскай вобласці тав. Анянцэў і выканаўчы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. Волкаў. У сваіх выступленнях тав. Волкаў і Анянцэў мабілізавалі ўвагу ўдзельнікаў нарады на больш пільную рэалізацыю рашэнняў стужэнскага Пленума ЦК ВКП(б) і сакавіцкага пленума ЦК КП(б)Б, падрабязна спыніліся на баявых задках правядзення вясновай сябу, падрыхтоўкі да надыходзячых выбараў у Вярхоўны Совет БССР і выбараў партыйных органаў.

С. БРАЙНІН.

АРГАНІЗАВАЦЬ ПРАВІЛЬНАЕ ЗАХОЎВАННЕ І РАСХОДВАННЕ ГАРУЧАГА!

ЗАГАД НАРНОМА ЗЕМЛЯРОБСТВА СССР ТАВ. Р. І. ЗІХЕ

Толькі за тры кварталы мінулага года 5 тысяч машына-трактарных станцый перадавалі калі 50 тысяч тон нафтапрадуктаў. Гэты велізарны пераход гаручага і маслаў — рэзультат зусім неспрыянай расхлябанасці многіх дырэктараў МТС і адсутнасці жорсткага кантролю за захоўваннем і расходваннем нафтапрадуктаў з боку кіраўніцкіх зямельных органаў, вынік школьнікаў падрыхтоўкі работнікаў народа, адукацыйнага і рэлье зямельных органаў і МТС.


Наркамземы рэспублікі, краевыя і абласныя зямельныя аддзельны фактычна самаўхіліліся ад барацьбы з дзяржаўнага асноўнага да захоўвання і расходу нафтапрадуктаў машына-трактарнымі станцыямі і па сутнасці справы захавалі расходу гаручага.

Для рашучага выкаранення антыдзяржаўнага асноўнага да захоўвання і расходвання нафтапрадуктаў, нарком земляробства СССР тав. Р. І. Зіхе прапанаваў дырэктарам МТС і саўгасу арганізаваць строга ўлік водпуску і расходвання нафтапрадуктаў. Паставіць на ўсе ўчасткі нафтавай гаспадаркі правяральных, чэсных і кваліфікаваных работнікаў. Правесці катэдына або аб'яднаныя нарады трактарыстаў, апраўшчыкаў і возчыкаў гаручага. Забараніць на гэтых нарадах дакладзі механікаў аб тым, які і на чым трактарысты могуць і абавязаны эканоміць гаручае, як запраўшчыні і возчыні павінен змагацца з безгаспадарным растраўваннем гаручага. Чыроа растлумачыць трактарыстам

новы парадак рэлікаў з ім і эканомі гаручага. Забяспечыць равніц трактарыстамі за эканомію і перарасход гаручага а таксама з брыгадзірамі трактарных брыгад за эканомію гаручага і абор адправаваных маслаў струга ў адпаведнасці з паставомай Соўнаркома СССР.

Нарком абавязуе усіх трактарыстаў, возчыкаў і запраўшчыкаў гаручага весці самую жорсткую барацьбу за эканомію і супроць растраўвання кожнай кроплі гаручага. Дырэктары МТС абавязаны асабіста правярць расходванне гаручага на кожнай і наасобку трактарнай брыгадзе не раздзі аднаго разу ў дэкаду і неадкладна прымаць меры да знішчэння ўсіх выдуреных прычын, якія выклікаюць перарасход гаручага. Нарком даў таксама рад канкрэтных указанняў па правядзенню ў парадак нафтавы, навізаванню парадаку на ўсіх нафтабаз, арганізацыі правільнай работы і скарыстання трактарнага парка.

Нарком земляробства рэспублікі, нацалнікі краевыя і абласныя зямельныя аддзельны абавязаны распрацаваць да 10 краснікі канкрэтных мерапрыемстваў, забяспечваючы выкананне загада Наркамзема па кожнай МТС. Устанавіць праверку расходвання нафтапрадуктаў па кожнай МТС не раздзі аднаго разу ў дэкаду. Злосны расхлябанні нафтапрадуктаў павінен прыцягвацца да самай суровай адказнасці, аж да адлячкі пад суд.



Трактарысты Брагінскай МТС вышлі на палывы работы. НА ЗДЫМКУ: трактарысты тав. П. Раманіч і Е. Стрыбух сесю пшавілу ў калгасе «Педкаўшчына».

ІНСПЕКТАР ПА ЯКАСЦІ

Івану Лаўранавічу Гапоненку 63 год. Свая барада і глыбокія маршчыны на твары — сведкі вялікага прыпынае рад эпоздаў. Усе яны маюць горкую слязкую долгу, жыццё без радасці і святла. Іван Гапоненка быў мотым хлопцам, са зваротнымі рукамі, але на мізэрным кавалчыку бацькоўскай зямлі рабіць не было чаго і ён пайшоў у парабкі да памочніка Шпігіновіча. Пасля доўгіх год працы ў памочніцкім ён ледзь выйшоў з «агаспадары» — набыў сабе кавалчык зямлі размерам менш за поўдзясціны.

Зара з-пад сівых броваў старога іскрацца зяночкіна пачасем вочы.

— Так, цяжка было жыць сельніна-белкама, — гаворыць ён, успамінаючы мінулае. — Добра, што яно не вернецца да нас іколі.

Іван Лаўранавіч падыходзіць да авна, за якім ляжыць шырокая прастора галгасных палёў. Бось ужо 8 год, як ён у калгасе, і 5 год, як працуе нямецкі інспектар па якасці. Ён любіць свой калгас, у якім атрымаў зможнае жыццё, любові і ганарыцца сваёй работай. Іван Лаўранавіч укладзе ў сваю работу ўсё сваю энэргію і спрыяльна са сваім гаспадарым абавязкам не горш за малаліка.

За 1937 год Гапоненка зарабіў 325 працадзён і атрымаў на працягу ўдзельнага хлеба, булбы і грошай. Такого багата ніколі яшчэ не было ў доме Івана Лаўранавіча.

Калгаснікі любіць і цяпляць старога Лаўранавіча. Яго парады і ўказыні, як лепш прапанаваць, араць, сець, падрыхтоўваць насенне, з паварага ўспрымаюць калгаснікі. Яны часта ўспынаюць, як у мінулым годзе ён прымусяў адну з брыгад у другі раз перабаранавалі дрэнна забаранаваны ўчастак зямлі. Старога заўбодзіў можна быць на полі ў часе палывых работ, у часе прапалкі, у часе сябу і ў часе збору ўраджаю.

160 АДНААСОБНИКАУ УСТУПІЛІ У КАЛГАСЫ

РЭЧЫЦА. (Спец. нар. «Звязды»). Працоўны аднаасобнік раёна адназначна кабліжэне выбараў у Вярхоўны Совет БССР уступленнем у калгасы. За апошні два-тры месяцы ў калгасы ўступіла 160 аднаасобных гаспадарак.

У сакавіку ў сельсаведах раёна былі праведзены канферэнцыі аднаасобнікаў, прысвечаныя падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР і задачам правядзення вясновай сябу.

Пяць год Іван Лаўранавіч дубраумленна змагацца за высокі ўраджай у калгасе. У гэту вясну, як толькі праменні сакавіцкага сонца з'елі снегавое пакрыццё і талую валу убаврала зямля, на поле калгаса імя Дзержынскага, Рэвельска-Слабодскага сельсаведа, Рэчыцкага раёна, вышаў калгасні Іван Лаўранавіч па якасці. Пільным вокам ён аглядаў гатоўнасць зямлі да ворыва. У адзін з ясных сонечных дзён, прышоўшы ў сваю чаргавую брыгаду, Лаўранавіч з радасцю сказаў:

— Ну, хлопцы, можна пачынаць ворыва.

Назаўтра, ледзь толькі паднялося сонца, араць выехалі на палывы работы. Валокіна агалялася высьлім, жыццерадаснымі песьнямі аб пшавілім калгасным жыцці.

Першую брану праішоў інспектар па якасці — 63-гадова Іван Лаўранавіч Гапоненка. Следом рушылі араць Манюшэў, Чарнішэў, Сівуха і іншы. Чорная, тлустая зямля, узрыхленая сталлю плугоў, кілася роўнымі радкамі. Лёгка сцалася пара над узараным полем.

Непрыметна праішоў першы дзень работы. І ханя стары трохі стамаўся ўварышы 0,68 гектара, але ён усё-ж праішоў, аглядаў, як узаран увесь участак. Па яго твару размылася радасная ўсмішка — работа была выканана бядокарава.

Іван Лаўранавіч расказвае, як ён будзе прапанаваць сёлетня, як будзе змагацца за высокі ўраджай. Ён даў рад указанняў званіям, як треба араць і сець у першы дні, параіўся з брыгадзірамі, на якіх участках і на якіх глыбінях треба араць, не раз расказаў, якое ўгнаенне треба кілазі пад тую ці іншую культуру. Паклапаніўся Лаўранавіч і аб тым, каб папярэдзіць вымачку азійных пасеваў. Доўгагаводы практыкаў набыў ён багаты вопыт, які з раласцю і ахвотай перадае малым калгаснікам.

Н. ГАСМАН, М. КРАСНАУЦЫН.

МЕДАБСЛУГОЎАННЕ КАЛГАСНИКАУ У ЧАСЕ СЯБУ

215 атак, 4 атакныя магазіны, 197 ларкоў абслугоўвання калгасы і сельсаведаў нашай рэспублікі. Для лепшага абслугоўвання сельскага насельніцтва намясца адкрыць у сёлах 25 новых атак, 20 новых атакных ларкоў, 50 новых атакных пункцтваў.

Для абслугоўвання калгаснікаў у часе пасевнай кампаніі ў сельскія атакі, атакныя ларкі і пункты завозача кіла 8 тыс. хатніх атак, 10 тыс. індывідуальных і 36 тыс. калгасных пакетаў.

ПА-БОЛЬШЭВІЦА ЗМАГАЦА ЗА ДАЛЕЙШЫЯ ПОСПЕХІ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ

Многія калгасы нашай рэспублікі заваявалі велізарныя поспехі па розных відах жывёлагадоўлі. Гэтыя поспехі выражаюцца не толькі ў павелічэнні колькасці пагалоў, але і павелічэнні іх прадукцыйнасці.

Вось некалькі прыкладаў. Калгас «Герой працы», Ануцінскага сельсаведа, Зялёнаўскага раёна, у 1937 годзе ад 22 конематак атрымаў 21 жарабят. Загядчык конетаварнай фермы Пётр Сямёнавіч Шып захавалі увесь прышод маладзьяна.

Загядчык конетаварнай фермай калгаса «Молат», Славенскага сельсаведа, Шклоўскага раёна, Майсей Гаўрылавіч Ігнаціў у 1937 годзе ад 21 конематак атрымаў 19 жарабят. Конох калгаса імя Будзёнскага, Кузьмінскага сельсаведа, Прадоўскага раёна, Карней Іванавіч Гарбачоў ад 12 конематак, за якімі ён даглядае, вырасіў 11 жарабят.

У калгасе «Другая пільгоджа», Гарадоўскага сельсаведа, Быхаўскага раёна, дасягнуць добрыя поспехі ў развіцці аўцагадоўлі. Аўчар Мікаіл Пятровіч Доракхаў у мінулым годзе ад 19 аўцамацак атрымаў 30 ягнят меісцаў, пароды прэкокс.

Або ўзніць свінагадоўчую таварую ферму калгаса «Чырвоны Кубы», Сяленскага сельсаведа, Аршанскага раёна. У 1936 годзе ферма атрымала ў сярэднім ад кожнай свінаматы старэй 9-месячнага ўзросту на 19,3 штук дзельных паряст або па 885 кілограмаў прыросту вагі ў сярэднім на кожнай свінаматы. У 1937 годзе ў сярэднім на кожную свінаматы, якіх на ферме 12 штук, атрымана па 18,7 дзельных паряст. За свінамі ў гэтым калгасе даглядае лепшая калгасніца Анна Дзяніска Кулікоўская. Загядчык фермай Аляксандр Аўсюкевіч і стар-

шыцкая барацьбы за ліквідацыю вынікі школьніцтва ў жывёлагадоўлі. Пастарыныя ўказаны таварыша Сталіна аб тым, што справу жывёлагадоўлі павінен ўзяць у сваю рукі ўсе нашы таварышы — і партыйныя і беспартыйныя — яшчэ не ўсюды выкананы.

Ва многіх месцах з прычыны безадказных, а часам і школьнічых адносін да догляду бесь вялікі адыход маладзьяна і падзек жывёлы. Прадукцыйнасць жывёлы астаецца нізкай. Не ўсюды для жывёлы пабудаваны неабходныя памяшканні. Ва многіх месцах не створана належна кармавая база.

Вось некалькі прыкладаў. У калгасе «Чырвоная горка», Клявінцкага сельсаведа, Дрыбінскага раёна, у мінулым годзе ад 23 конематак захавана толькі 8 жарабят. У калгасе «Чырвоны Кастрычнік», Сусласкага сельсаведа гэтага-ж раёна, коні анахадзяцца ў зусім дрэнным становішчы. З 54 коней зморана 32. Усіх кабыл налічваецца 24, а жарабных толькі 10.

Не лепшае становішча ў калгасе імя ІВК, Смілавіцкага раёна. Гэты калгас (старшыня праўлення Краснагара) прыняў ад ліквідаванага саўгаса «Дуракоры» 75 гадоў кароў. За ім не належыць належны догляд, і каровы даюць у сярэднім менш аднаго літра малака ў суткі.

Падобныя справы ў калгасе «Комуніст», Капыльскага раёна, дзе старшыня працце т. Сінкевіч і загадчыкам фермай т. Казёл. Яны трымаюць кароў без налічкі, ад чаго ў кароўніку брудна. Як вынік такога ўтрымання, ад 65 кароў наліваюцца ў дзень толькі 35—40 літраў малака. Усе цяляты хварэюць ліхамі, і ніхто іх не лечыць. Тут віхно не ведае, колькі жарабных конематак, ёсць ужо 8 выпадкаў абартавання.

В. МІРОНАУ, намёнік нарнома земляробства БССР.

ЗАМЕТКІ ДЭПУТАТА

О. Е. БАГАЧОВА — ДЭПУТАТ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР

Тры з лішнім месяцы прайшло з таго часу, як працоўныя Віцебска пасля імя сваім прадэўніком у вярхоўны орган совешкай улады. Мая работа як дэпутата Вярхоўнага Совета СССР шматгранна і цікава. Штодня я атрымліваю па 15—20 пісем самага рознастайнага зместу. Адна пісем ставіць пытанні асабістага характару, іншыя закранаюць важнейшыя грамадско-палітычныя, гаспадарчыя пытанні.

Некалькі дзён назад, напрыклад, пр-н Левітан прыслаў мне пісем, у якім ён закрэпае такоае важнае пытанне, як арганізацыя добрых прыгарадных зносін. У нас, у Віцебску, прыгарадныя зносіны паступілі дрыча. Гэта пытанне асабліва важна ў сувязі з надыходзячым дачным сезонам, і я зараз яго ставілі для вырашэння перад гораветам і Упраўленнем Заходняй чыгункі. Добрыя прыгарадныя зносіны некалькі аблегчаць і жыллёвае пытанне, бо работныя, якія жывуць за горадам, не будуць адчуваць патрэбы ў гарадскіх кватэрах.

Мая сувязь з выбаршчыкамі не абмяжоўваецца адной толькі перапіскаю. Штодня да мяне прыходзіць 25—30 грамадзян з рознымі скаргамі, просьбамі і прапановамі. Адна прасіць садзёнасці ў атрыманні кватэр, другія скардзяцца на няправільнае звальненне з работы, прыходзяць і па аліментных справах. Гэта — адна катэгорыя наведвальнікаў. Рад грамадзян прыходзіць да мяне з пытаннямі грамадскага характару.

Надаўна адзін грамадзянін папрасіў мяне дапамагчы дзюм дзямям-сіратам. Я гэта пытанне паставіла на пасяджэнні прэдыўма горавета. У рэзультате — дзень пярэ атрымліваюць шпемасічную грашовую дапамогу, ву-чаша ў школе.

Я ні на хвіліну не забываю ўказацы таварыша Сталіна аб тым, што дэпутат павінен ведаць, што ён слуха народна, яго наслане ў Вярхоўны Совет, і ён павінен весці сабе па лініі, па якой яму дана наказ народам.

Я ўсяляк стараюся падтрымліваць цесную сувязь са сваімі выбаршчыкамі, чула адносіцца да іх скарг, просьб і прапанов, выкаваць з сябе работніка леныска-стаўліскага тыпу.

Хачу адзначыць, што некаторыя выбаршчыкі няправільна разумеюць ролю дэпутата Вярхоўнага Совета СССР, загрузаюць яго пытаннямі, якія лёгка вырашыць на месцы, у сваіх арганізацыях. Напрыклад, былі выпадкі, калі да мяне прыходзілі асобныя грамадзя-

не з кадыніцтвам асабліва дапамогу ў рамоне дзварэй, ці скажам, у атрыманні грошай па болнічнаму лістку. Тут ва многім віна асобных арганізацый, якія не заўбодзі чула адносіцца да патраб працоўных.

За час май работы як дэпутата Вярхоўнага Совета СССР я прыйшла да пераканання аб неабходнасці паставіць перад вышэйшымі арганізацыямі рад праблемных пытанняў, звязаных з далейшым палепшаннем дабрабыту працоўных горада.

Віцебск стаў абласным цэнтрам, а шырокая сетка фабрык і заводаў, Насельніцтва горада расце хуткімі тэмпамі. Між тым жыллёвае будаўніцтва яшчэ не мае належнага размаху. Вораті народа, сялаўшчыны ў кіраўніцтва горада, неўмысна зрываўлі жыллёвае будаўніцтва, прабучы гэтым самым выклікаць незадаволенне сярод працоўных. Нам неабходна ўсім кілімі і як можна хутчэй ліквідаваць вынікі школьніцтва на гэтым участку і ўсяляк паскарэць жыллёвае будаўніцтва.

Але дабрабыт горада не павінен абмяжоўвацца толькі жыллёвым будаўніцтвам. Неабходна найхутчэй асакчыць будаўніцтва аўтаматычнай тэлефоннай станцыі. Асабліва ўвагу треба звярнуць на ператварэнне Пролетарскай Слабоды (былая Маркаўшчына) у сапраўды культурныя работны пасёлак. У сувязі з тым, што пераважаючы большасць занятых на нашых прадпрыемствах людзей складаюць жанчыны, неабходна таксама павялічыць сетку яслей і дзіцячых садкоў.

У Віцебску ёсць два театры, некалькі кіно, клубы і іншыя культурныя ўстановы, але яны не задавальваюць высрошых культурных патрабаў вярхоўнага насельніцтва. Сетку гэтых устаноў неабходна па што-б там ні стала расшырыць, у прыватнасці, Віцебску патрэбен палац піонерва, аб чым ужо не раз падмаўскае пытанне ў вышэйшых арганізацыях, але, на жаль, безрэзультатна.

Усе гэтыя пытанні я падмаю як дэпутат Вярхоўнага Совета СССР, улічваючы запатрабаваны сваіх выбаршчыкаў. У лані момант я актывна ўключылася ў падрыхтоўку работу па выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

Блок камуністаў і беспартыйных, атрымаўшы бліскучую перамогу на выбарах Вярхоўнага Совета СССР, з кожным днём боліць і боліць умацоўвацца. Сама камуністаў і беспартыйных забяспечыць нам такі-ж поспех і ў надыходзячых выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

ВЫДАТНЫ ПАЧЫН

ГОМЕЛЬ. Лепшыя людзі воднага транспарту, стаханавы-капітаны тав. Ганчароў, Мішун, Мельнік, механікі тав. Гаўрылаў, Літвіноў, Мелані, Сілі, дыспетчар тав. Валокін і інш. звярнуліся з пісем да стаханавы-краваносцаў Беларускай дарогі, у якой прасілі падзяліцца вопытам сваёй работы па павелічэнню скарасцей, уварнама ўтрыманню машын і катлавога гаспадаркі, устаноўці дымгарныя трубы па метад тав. Арлова з прыстасаваннем электравары, а таксама па ўжыванню катлыцеўных бабігаў для заліўкі падшышчыкаў.

Краваносцыні Гомельскага вузла жына адчуваюцца на зварот воднікаў. Іх сакавіца адбылася нарада перадавых людзей чыгуначнага і воднага транспарту.

У рабоце нарады прынялі актывны ўдзел дэпутат Вярхоўнага Совета СССР тав. Астапаў, ініцыятар краваносцаўскай зды на пажыважіх паказлах тав. Кудышнін; вылучаец, памочнік начальніка Гомельскага допа тав. Чыж; машыніст-орданосец, зараз начальнік аддзялення паравознай гаспадаркі — тав. Байкачоў і інш.

Папярэдне перад нарадай чыгуначнікі наведлі затон і суднарамонтны завод, дзе падрабязна зямліліся са становішчам порту, рамонтам флоту і яго гатоўнасцю да навігацыі.

Краваносцыні на нарадзе ўнеслі рад істотных прапанов, накіраваных на палепшанне работы флоту, порту.

Дыспетчар-краваносцав тав. Пільвіч прапанаваў правесці дадаткова падляжныя пількі да складскіх памяшканняў, што прадудзіць прастоі суднаў і вагонаў. Ва-жа прапанаваў і абавязваць перадаць метад дыспетчара Кутафіна, які заключае ў сабе чоткасць і кантроль за рухам.

Тав. Чыж растлумачыў прычыны пе-

рапалу паліва няправільнай пастаноўкі дымгарных труб і каласікоў і абавязу перадаць стаханавы вопыт па каласікоў справе рэчыкам Дняпра-Дзвінскага пароходства.

Дэпутат Вярхоўнага Совета СССР тав. Астапаў прапанаваў кавчарам і механікам-воднікам у парадаку стаханавы практыкі зрабіць некалькі паездак па паравозах.

Праз некалькі дзён воднік-кавагары тав. Ранжаркоў, Пятрабакоў, механікі тав. Панаўчынін і Казюкін зрабілі наведку па пасажырскіх і таварных паравозах, што з'явілася для іх багатай практычнай школай.

Даведаўшыся на нарадзе аб адставаці рамонтну парохода «Чырбыры», чыгуначнікі праз два дні прыслалі таварышам лепшыя кацельнічкі, якія абавязаліся кацельныя работны на пароходзе закончыць да 1 краснікі.

На нарадзе інжынерна-тэхнічнай сэцыі Упраўлення Беларускай дарогі, удзельнікам якой былі і воднікі, разобні руку прапанаваў арганізаваць абмен інфармацыямі па палдох суднаў з грузамі і палдох вагонаў для перавалкі. З гэтай мэтай намечана арганізаваць сувязь дыспетчарскіх апаратаў чыгуначнага і воднага транспарту. Народа вылучыла брыгаду інжынераў і тэхнікаў для сувязі з інжынерна-тэхнічнымі работнікамі Дняпра-Дзвінскага пароходства.

Праведзеныя практычныя мерапрыемствы па перадачы вопыту чыгуначнікаў воднікам — толькі пачатак важнай справы арганізацыі сацыялістычнай дапамогі і ліквідацы адставання Дняпра-Дзвінскага пароходства.

В. РОЗІН, Б. ШЛЕЙФМАН.

ПАРУШАЛІНІКІ КАНСТЫТУЦЫН

(Пісем рабочага)

Больш 4 год я прапанаваў на папярочнай фабрыцы «Чырвоная зорка» (Чашні

ЗАКЛІК РАМЭН РАЛАНА
ДА ФРАНЦУЗСКОЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫ

ПАРЫЖ, 1 красавіка. (БЕЛТА). Гаветы «Се суар», «Оманітэ» і іншыя амясцілі заклік Рамен Ралана да французскай інтэлігенцы.
«Дзікі патак фашысцкіх варвараў, — гаворыць Рамен Ралан, — праглынуў старую Аўстрыю, захапіў частку Іспаніі, дайшоў да брамы Чэкаславакіі, кідае выклік усім дэмакратыям свету і акружае вогненым колам Францыю. Рамен Ралан просіць усіх французскіх пісьменнікаў спыніць разлад, заклікаючы, што скалі ў спакойныя часы ідэйныя спрэчкі пашыраюць сферу даследвання і ў навуцы і ў мастацтве, то ў момант, калі агудным культурным каштоўнасцям свету пагражае небяспека, галасы разладу павінны змоўкнуць».

Рамен Ралан указвае, што враны, якім пагражае фашысцкі варвар, маюць велізарную матэрыяльную і маральную сілу. А між тым, адсутнасць адзінства сярод дэмакратычных краін заахочвае нагласіць іх ворагаў. У выключэнне Рамен Ралан заклікае французскую інтэлігенцыю паказаць прыклад адзінства ў імя захавання міру.

У ЛОНДАНСІМ КАМІТЭЦЕ
ПА «НЕУМЯШАННЮ»
ТАКТЫКА ЎСТУПАК
І ПРАВАЛОЧАК

ЛОНДАН, 1 красавіка. (БЕЛТА). Дэлегатэры аглядаюць газеты «Дэйлі геральд» Юэр, закрываючы вынікі пасяджэння падкамітэта камітэта па неумяшанню, якое адбылося 31 сакавіка, піша, што новае кампраміснае прапанова, унесена лордам Плімутам, з'яўляецца новай «істотнай уступкай» Германіі і Італіі. Прапанова аб агарні Франка-іспанскай граніцы на два месяцы азначае тое, што ўводзіцца строгі кантроль, накіраваны супраць іспанскага ўрада, і асцярожны адмотчы дзверы для генерала Франка. Яшчэ большай уступкай агресарам з'яўляецца адмаўленне Англіі ад раней прынятага рашэння аб вывадзе «добраахотнікаў» на катэгорыях Мусаліні і Гітлера таму могуць не прысудзіць супраць «істотнай эвакуацыі», бо ім не прыдзецца адкідаць ні аднаго свайго лётчыка, ні артылерыста, ні тэхнічнага экскерта.

Вернон Барлет у ліберальнай газеце «Ньюс кронікл» піша, што лорд Плімут «саўсім яона паказаў, што англііскі ўрад яшчэ больш актыўна падтрымлівае Італа-германскую агрэсію, чым ён гэта рабіў да гэтага часу». Без усяега сумнення, — піша ў заключэнне Барлет, — англііская кампрамісна прапанова не прынядае да ўсагуднага пагаднення, «але адмаўляе ад гэтай прапановы будзе безумоўна служыць прадлогам для таго, каб ускласці ўсю адказнасць на Францыю і СССР за правал плана адкідання валанцёраў».



ВАЕННЫЯ ДЗЯЯННІ ў ІТАЛІ. Кітаецкі дэлегатэры ў аўтаномнай ідуе ў рады асіроў сьвай радзімы, амагаюцца супраць японскіх інтэрвэнцый і дэстаўляюць добраахотцаў у армію. На адмысловы дэлегатэры-добраахотцы выстаўляюць на рэспубліканскую армію. (СФ).

ЛЕЙБАРЫСТЫ ПАТРАБУЮЦЬ
АДСТАЎНІ АНГЛІСНАГА ўРАДА

ЛОНДАН, 1 красавіка. (БЕЛТА). На ўчарашнім надзвычайным пасяджэнні камітэта дэлегатэры рэспубліканскай Іспаніі пры лейбарысцкай партыі Англіі прынята рашэнне аб арганізацыі шырокай прапаганды сярод англііскага насельніцтва для аказання салідарнасці ўраду Іспанскай рэспублікі. Камітэт патрабуе спынення палітыкі «неумяшанна».

У звароце камітэта гаворыцца: «Англііскі ўрад прадаўжае патураць Гітлера і Мусаліні ў іх інтэрвэнцый супраць іспанскага народа. Народ Англіі павінен прымусяць урад Англіі пайсці ў адстаўку. Гэта можна і павінна быць зроблена, калі мы хочам, каб Іспанія і Еўропа былі выратаваны ад фашызма і катастрофы».

НА ФРАНТАХ
У ІСПАНІІ
УСХОДНІ (АРАГОНСІ) ФРОНТ

Першага красавіка мясечнік пасля жорсткай паветранай камбардыроўкі Лерыды прадпрынялі рад атак супраць рэспубліканскай лініі абароны ў гэтым раёне і некалькі панясілі рэспубліканцаў. Аднак, рэспубліканцы неадкладна перайшлі ў контратаку і вярнулі ўтрачаныя пазіцыі.
Мясечнікам былі прычынены цяжкія страты. На паўднёвым ўсход ад Альканьі рэспубліканскія войскі пакінулі Манрой. У сектары Альгорыса рэспубліканцы адбілі атакі мясечнікаў, прымусялі іх адыйсці і занялі вышыню 922.

Мадрыдскі фронт
Наступленне рэспубліканскіх часцей у сектары Гвадалахара развіваецца пачыхова. І красавіка рэспубліканскія часткі прапусцілі больш чым на 12 кілометраў і акружылі вёску Абанадэс. Генерал Міяха заявіў, што мясечнікі, заапігчы зняўшы нечаканым наступленнем рэспубліканцаў, амаль не аказалі супраціўлення.

МУСАЛІНІ ПАГРАЖАЕ «ВЯЛІКАЙ ВАЙНОЙ»

ПАРЫЖ, 1 красавіка. (БЕЛТА). З Рыма паведамляюць, што Мусаліні выступіў учора ў сенате з вялікай прамовы аб падрыхтоўцы Італіі да вайны.
У мясцовых палітычных колах звярнулі ўвагу не столькі на хваліва-запалохваючы характар гэтай прамовы, такі звычайны для фашысцкіх выступленняў, колькі на адрыгатае прызнанне Мусаліні, што Італія палёны тэмпам рыхтоўна да вайны, пачынаючы гэтай заклічы ўсе свае магчымасці і рэсурсы.
Відавч, спецыяльна для таго, каб паказаць англічан з заключэннем англійска-італьянскага пагаднення, Мусаліні заявіў, што «ўсе італьянскія базы ў цэнтральнай і ўсходняй частцы Міжземнага мора падрыхтаваны ўжо для вялікіх аперацый» і што загатоўлены таксама «важкія выбуховыя матэрыялы выключнай сілы».

Мусаліні пагражае вайной — «быстрой і бясплатнай і рашучай» вайной, у якой авіяцыя будзе адгярмаваць велізарную ролю. «Ужо зараз, — закліча ён, — я гвару ўсім тым, якія могуць жыць ў невялікіх цэнтрах і вёсках, што яны добра зробяць, калі туды пераселяцца».

ПАРЫЖ, 1 красавіка. (БЕЛТА). Французскія газеты ўказваюць, што ўчарашняе выступленне Мусаліні на сіла адрыгата правакацыйны характар і заключала пачынае прызнанне Італьянскай інтэрвэнцыі ў Іспаніі. Нададэй, пішуць газеты, ураду Чамберлена будзе пажыка сьвярдлаць, што ў яго няма вестак аб Італьянскай дапамозе іспанскім мясечнікам.
Газета «Эвр» піша, што прамова Мусаліні велікі неспрымем для англііскай грамадскай думкі. На некаторых вестках, атрыманых у Лондане, Італія, гаворыць газета, прыступае да шлай сэрві новых падрыхтоўчаных ваеннага характару. Многія развэрсты прыказаны для перападрыхтоўкі. Значная колькасць ваеннага снаражня прыбыла з Германіі праз Аўстрыю.

ЧЭХАСЛАВАЦКАЯ ГРАМАДСКАСЦЬ ДАЕ АДПОР
ГІТЛЕРАўСКОЙ АГЕНТУРЫ

ПРАГА, 1 красавіка. (БЕЛТА). На пасяджэнні чэхаславацкай палаты дэлегатэў Урэйны выступіў з заявай ад імя славацкіх дэлегатэў, прымаючы ўдзел ва ўрадавай кааліцыі, па поваду патрабавання «аўтаноміі» для Славакіі, высунагата партыяй славацкіх клерыкалаў (аўтанамістаў). Ад імя дэлегатэў, якія прадаўжаюць пераважна большасць славацкага насельніцтва, дэлегатэ Урэйны адкінуў прабаўненне славацкіх аўтанамістаў, як разлічанае на раскол дэмакратычных сіл і на разгром рэспублікі. «Спакойная будучыня славацкага народа, — заявіў Урэйны, — мысліма толькі ў рамках адзінай, згуртаванай і неаддзяльнай Чэхаславакіі».

НАГЛАСЦЕ ЯПОНСКАГА ДЫПЛАМАТА-РАЗВЕДЧЫКА

КАБУЎ, 2 красавіка. (БЕЛТА). Японскія павараны ў справях у Афганістане Цуру-Кувабара дазволіў сабе нечуваную нагласць у адносінах паяўна прыехаўшага сюды новага паўпрэда СССР тав. Міхайлава. У часе «візита ветлікасці» к Міхайлаву, Цуру-Кувабара без абіяноў прапанаваў яму на яшчэ ў шпіён і супраціўніцтва ў кармыць Японіі. Атрымаўшы ад тав. Міхайлава заслужаны, поўны негадавання адказ, японскі паваран ў справях і вялікай абіяножанасці рэтыраваўся.

Заява Лі Цзун-жэня

ХАНЬКОВ, 2 красавіка. (БЕЛТА). Камандуючы фронтам Цзянцінь-Пучоўскай чыгункі Лі Цзун-жэнь у гутарцы з карэспандантам ТАСС заявіў: «У правінцы Шаньдун уздоўж Цзянцінь-Пучоўскай чыгункі дзейнічаюць дзве японскія дывізіі і поля цяжкай артылерыі. Раней кітайская армія толькі супраціўлялася, выкарыстаўшы загалды падрыхтаваныя ўмяшаванні для пасунай абароны. Цяпер жа японская армія хавецца ў гарадах і вёсках, а мы перайшлі да актыўных аперацый. Наступаючая сіла японцаў слаба, японскі штаб не можа зараз сканцэнтравана многа войск у адным месцы. Маральнае становішча японскіх салдат нізкае. У правінцы Шаньдун адначасова масава выпадлі самагубства японскіх салдат, не жадаючых ваяваць».

ПОШУКІ САМАЛЁТА ЛЕВАНЕЎСКАГА

1 красавіка два самалёты «П-5» лётчыкаў Т. Котавя і Вішчака выленелі з бухты Тіхай (Зямля Франца Іосіфа) на пошукі самалёта тав. Леванеўскага — «Н-209».

Самалёты дайшлі да 86 градуса шыраціны і 12 градусаў шыраціны.

ваць велізарную ролю. «Ужо зараз, — закліча ён, — я гвару ўсім тым, якія могуць жыць ў невялікіх цэнтрах і вёсках, што яны добра зробяць, калі туды пераселяцца».

ПАРЫЖ, 1 красавіка. (БЕЛТА). Французскія газеты ўказваюць, што ўчарашняе выступленне Мусаліні на сіла адрыгата правакацыйны характар і заключала пачынае прызнанне Італьянскай інтэрвэнцыі ў Іспаніі. Нададэй, пішуць газеты, ураду Чамберлена будзе пажыка сьвярдлаць, што ў яго няма вестак аб Італьянскай дапамозе іспанскім мясечнікам.
Газета «Эвр» піша, што прамова Мусаліні велікі неспрымем для англііскай грамадскай думкі. На некаторых вестках, атрыманых у Лондане, Італія, гаворыць газета, прыступае да шлай сэрві новых падрыхтоўчаных ваеннага характару. Многія развэрсты прыказаны для перападрыхтоўкі. Значная колькасць ваеннага снаражня прыбыла з Германіі праз Аўстрыю.

ВЫТВОРЧЫЯ ПОСПЕХИ
ЧЫГУНАЧЫКАЎ

ГОМЕЛЬ, 31 сакавіка. (Спец. нар. «Звязда»). Стаханавцы, крывавосудцы Беларускай чыгункі, амагаюцца за перадавое месца сваёй чыгункі, паказваюць новыя ўзоры сацыялістычнай прадукцыйнасці працы.
Брыгада грузчыкаў тав. Кімовіча (ст. Вярэяна) агураўна платформу крапей за 60 мінут, выканавіўшы вытворчы план на 80 працэнтаў, а брыгада тав. Гаршкова разгрузіла вагон мукі за 25 мінут, выканавіўшы 605 прац. плана.

Змена дэжурнага на станцыі Пухавічы тав. Ірашэвіча дабілася 100-працэнтнага адраўлення паздоў па раскладу, не дапусціўшы пры гэтым браку. Змена тав. Ірашэвіча даяла прастой мясцовых вагонаў да 5 гадзін пры задыні 7 гадзін.
Саставіцельская брыгада тав. Гурчанава (ст. Гомель) сфармавала поезд № 1130 за 25 мінут пры норме 45.

Машыніст Крычаўскага паравознага дэпо тав. Бакумеяка прыбыў у Оршу на 17 мінут раней раскладу поезд № 934, які вагон больш нормы на 112 тон. Тэхнічную аснову працы тав. Бакумеяка перавыканаў на 3 кілометры.

Тэкстыльна-трыкатажныя прадпрыемствы БССР і прамысловыя арцелі Беларуска-Беларускага азначна павялічваюць вытворчасць спартыўна-трыкатажных вырабаў (футболкі, майкі, трусы, купальныя касцюмы). Усяго будзе вылучана 6.611 трыкоў штур маек, футболкаў і інш.
Толькі адна віцебская панчошна-трыкатажная фабрыка «ІМ» даяла 5.365 тысяч маек, футболкаў, купальных касцюмаў.

Асартымент футболак павялічыўся да 3-х фасонаў. Упершыню будзь вырабляюцца футболкі «Прэ-узор» (з ваганым рысунчатым узорам).
У другім квартале да пачатку спартыўнага сезона фабрыка выпусціла 810 тысяч футболак, 732 тысяч маек, 486 тысяч трусоў, 103.600 купальных касцюмаў.

Гомельская фабрыка «С» сакавіка ў другім квартале павялічыла вытворчасць спартыўных вырабаў у два разы. Усяго яна даяла 327 тысяч штук, у тым ліку 127 тыс. лётчых трусоў і маек.

У часе палёту нічога не знойдзена.

Беларускі Дзяржаўны
Драматычны театр
3 красавіка Абав. № 164
БЕЗ ВІНЫ ВІНАВАТЫ

Гукавы кіноаатар «Чырвоная зорка»
«ОСТРОВ СКОРОВИЩ»

Гукавы кіноаатар «Пролетарый»
ВАЛТЫЙЦЫ

Дзіцячы гукавы кіноаатар
1. ГЛЫВОКІ РЭДЛ.
2. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».

Гукавы кіноаатар «Спартак»
ПРЫВАТНАЕ ЖЫЦЦЕ
ПЕТРА ВІНАГРАДАВА

Кіноаатар «НАВІНЫ ДНЯ»
1) Магілка
2) Клаўдзія Сахарова
3) Журнал «Савезькопозорнік» № 13

Гукавы кіноаатар
«ІНТЭРНАЦЫОНАЛ»

Ад 3 красавіка
ГУКАВЫ МАСТАПНІ ФІЛЬМ
ВЫТВОРЧАЦІ ЛЕНФІЛЬМ

Падругі

МАЙСТЭРНЯ МЕНГОРСОВЕТА
ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА
СТАНОЎ І ПРАДПРЫЕМТВАЎ.
ШТО ПРАВОДЗІЦА
ПРЫЁМ у РАМОНТ
АЎТАДЫНАМА.
Майстэрні патрабуюцца
РАБОТНІЦА АБО РАБОЦНІ
ДЛЯ ПЕРАКАВАЎКАЦЫ.
Звартацца па адрасу: Наміга 37,
тэл. 22-137.

КОЖНЫ
ПРАЦОЎНЫ
МОЖА
ЗАСТРАХАВАЦЬ
СВАЁ ЖЫЦЦЁ
ПА МЕСЦУ СВАЁЙ РАБОТЫ
Ў КАЛЕКТЫЎНЫМ ПАРАДКУ
НА СУМУ ДА 5000Р.
ПЛАТА 12РУБ.УГОД З 1000РУБ.
СТРАХАВОЙ СУМЫ.
Побат з гэтым органы Дзяржэстраха пры-
маюць індывідуальныя страхаванні
жэцыццэ.
Падрабязныя даведкі і растлумачэнні аб
умовах страхавання можна атрымаць
у любой гарадской, раённай іспекцыі
Дзяржэстраха, а таксама ў камітэтах
па месцу работы.
Інфармацыя Дзяржэстраха
БССР

Івакаўскі Дзяржаўны дэкарацыйна-паркавы п'ітомнік
ННКГ БССР
увесну 1938 г. ПРАДАЕ для завадзенага
гартадоў.
КАЛГАСАЎ І ПРАДПРЫЕМТВАЎ
САДЖАНЦЫ І СЕЯНЦЫ
розыным драўніна-хмызняковым парод.
Звартацца па адрасу: г. Гомель, Кансперацыйная 104-а.

Менска-Гандаль
Навіна!
Хлеб доктарскі, 96% - 0,5 кг
Хлеб сталовы пекаваны зварны, 65%
Хлеб Віцебскі 85% - 1,0 кг
65% - 0,5 кг.

Смагні!
Пажыўна!

ПАТРАБУЙЦЕ ВА ўсіх ХЛЕБНЫХ МАГАЗІНАХ МЕНСКА-ГАНДАЛЯ

Беларуская база «СОЮЗОПТБАКАЛЕЯ»
ІСПАНСКІЯ АПЕЛЬСІНЫ
(розвай калібровы)

ЗАКАЗЫ пачытаюць і тэлеграфна
на адрас: Івакаўскі п'ітомнік
г. Менск, Івакаў № 1, Беларус-
кая база «СОЮЗОПТБАКАЛЕЯ»
тэл. 20-533.

ЗАКАЗЫ ВЫКОНАЮЦА НЕ-
АДКЛАДА. Перадплаціць прад-
дзіцця ў ЗАПКАВАНЫМ ВЫ-
ГЛЯДЭ ВАЖАЖОМ ВА СЕ-
РАВНЫ БССР.

ПАКУПНІКІ ПАТРАБУЙЦЕ НА ўсіх прадуктовых магазінах, ларках, бу-
фетах ІСПАНСКІХ АПЕЛЬСІНЫ.
БЕЛАРУСКАЯ БАЗА «СОЮЗОПТБАКАЛЕЯ».

Установы і арганізацыі гор. Менска,
якія маюць у карыстанні ад-
ну пішчучую машынку,
пры здачы яе ў РАМОНТ
МАЙСТЭРНІ МЕНГОРСОВЕТА
атрымліваюць НА ЧАС РАМОНТУ
пішчучую машынку для работы
без плацячу за карыстанне.

Адрас майстэрні: Менск, Комсамольская 2/15, тэл. 22-302.

Навучальны камітэт Беларускага аддзялення «Союзоргучет»
абвешчае НАБОР двух груп
на 4-месячныя курсы па падрыхтоўцы БУХГАЛТАРАЎ і 3-месячныя курсы па падрыхтоўцы РАХУНІКАЎДАЎ для прамысловых прад-
прыемстваў БССР.
На курсы бухгалтараў прымаюцца асобы, якія маюць стаж рахун-
каводнай работы па падвойнай сістэме не ніжэй 8-га год і агульнае
не ніжэй 7 класаў. Статыпендыя ад 175 да 225 руб. (у залежнасці ад
паспяховасці) і 40 руб. у месці кватэрных.
На курсы рахункаводаў прымаюцца асобы, якія маюць адмысловы
не ніжэй 7 класаў. Статыпендыя ад 110 да 160 руб. (у залежнасці ад
паспяховасці) і 40 руб. у месці кватэрных.
Паступовыя прадэставіюцца наступныя дакументы: засведчаны
анкету, іспытаны выліч. пасведчаныя аб адукацыі, дывізіі — аб стане
здараўя, аб прапавітым стацыі ў галіне рахункаводства і аб асаблівасці
з апаігнага месца работы, дзве фотакарткі, а таксама паштовыя ма-
рае па 40 коп. для агляду.
Прыём асяў да 10 красавіка 1938 г. Яўна на іспытах па выкліку
камітэта. Праезд на іспытны камітэтам не аплачваецца.
Заявы з дакументамі накіраваць па адрасу: гор. Менск, Рэволю-
цыйная 3. Навучальнаму камітэту «Союзоргучет».
Пасля аказання курсу? вядомага прапавіць не менш 8-га год на
рабце.
Заявы без адпаведных дакументаў разглядацца не будзюць.
ДЫРЭКЦЫЯ.

На падставе пастановы Савета Народных Камітэтаў Беларуска ад
17 сакавіка 1938 г.
КААПЕРАЦЫЙНАЕ АБ'ЯДНАННЕ МАСТАНОЎ
«БЕЛМАСТАК»
ЛІКВІДУЕЦА
з 1 красавіка 1938 г.
Арганізацыі і асобы, якія маюць прэтэнзіі, павінны прад'явіць
іх ліквідую «БЕЛМАСТАК» (Менск, Комуністычная, 87) да 15 краса-
віка 1938 г.
Пасля ўказанага тэрміну ніякіх прэтэнзіі прымацца не будзюць.
ЛІКВІДРОМ.

ДА ВЕДАМА ЗАГЛДЧЫКАЎ ГАРАДСКІХ
БЕЛДЗЯРЖКІНО
ПРЫМАЕ ЗА ЯЎКІ
НА УСТАНОЎКІ ГУКАВОГА КІНО
У ГАРАДСКІХ І ВЯСКОВЫХ КЛУБАХ, ШКОЛАХ І ДСН,
якія забяспечаны электраэнергіяй пераменнага або пасаданнага
току.
Па ўсіх пытаннях, звязаных з устаўноўкай гукавога кіно, звар-
тацца па адрасу: г. Менск, вул. Карла Маркса, 45-а, гукамантаж-
нае бюро Белдзяржкіно.
БЕЛДЗЯРЖКІНО